

Ба 242301

ac  
5396

Антон Навіна.

# Вільня у беларускай літэратуры.



Выданье Рэдакцыи „Студэнская Думка“.  
1925 г.

---

Адбітка з „Студэнскай Думкі“.

---

Вільня, Друкарня, Левін і Сын, Нямецкая 22.

1961 г.  
Бел. 2005

242301

# Вільня у беларускай літаратуры.

О, места роднае, каханае!  
Цябе зальле крывіцкі рух!


Ул. Жылка

Што можа быць мілей чалавеку за родны кут, дзе ён радзіўся, узрос, перажыў усе радасці і трывогі дзіцячае й юнацкае пары? І ці дзіва, што думкі паэта, асабліва, калі ён на чужыне, ірвуща да роднай зямлі з нязьведанай сілай і даюць яму найвышэйшыя мамэнты натхнення і творчасці?

Бо-ж звычайна прадметам паэзіі зьяўляецца іменна тое, што найбольш захоплівае пачуцьцё і выабражэнье паэта. Дык зусім натуральная, што і нашая адраджэнская паэзія, твораная бадай выключна сынамі вёскі, захопліваеца перад усім жыцьцём вёскі, ап'явае яе красу і... нядолю.

Адраджэнне беларускага народу — гэта адраджэнне, галоўным чынам беларускае сялянскае масы. І наша новая паэзія на гэтай падставе ня толькі па зьместу, але і па сваёй ідэалёгіі, зьяўляеца паэзіяй вісковай. Жыцьцё места, дзе беларусы займаюць — сярод масы чужацкага насялення (датаго — чужацкае інтэлігенцыі) — зусім малы і неадпаведны лічэбнасці іх куточак, ад самага пачатку беларускага руху адбівалася ў нашай паэзіі вельмі слаба.

Навет такі пісьменнік — інтэлігент, як Вінцук Дунін-Марцінкевіч, хоць і правёў палову жыцьця на мястовым бруку, толькі ў адным месцы рysуе жыцьцё места Магілёва (у „Гапоне“), дый то толькі звонку, а вole d'oisean. Абуховіч у сваіх мэмуарах пакідае таксама



толькі мімалёты абрэз Менску, не ўваходзячы ў яго ўнутранае жыцьцё. А Мацей Бурачок дык адносіцца да места прост няпрыхільна, навет варожа, калі гавора (гл. „Дудка Беларуская”, верш „Немец”):

Ня люблю я места (па расейску горад)!  
Надта там цяснота і вялікі сморад,  
А паноў—як маку ды сярод гароду,  
Апроч таго, пропасць рознага народу!  
Наш брат, як увойдзе,—сам сябе баіцца:  
Ці ісьцы бяз шапкі, ці гдзе пакланіцца...

З местам збліжае беларускую пазію толькі рэвалюцыйны 1905 г.: так, найбольш яркая прадстаўніца тагачасных настрояў беларускіх, без пары памёршая Алёзія з Пашкевічаў Кейрысавая („Цётка”), дала цэлы рад вершаў, пасъвячоных рэвалюцыйным падзеям 1905 году на мястовым грунцыце („Хрест на свободу”, „Чырвоны штандар” і інш.). Але другія пісьменнікі таго часу, хоць настроеныя таксама рэвалюцыяна, пераносіць свой рэвалюцыянізм выключна ў вёску (Купала, Колас інш.).

Першы ўнікнуў глыбей у жыцьцё места, захапіўся ім да глыбіні душы і знайшоў у ім дастойную апіяваныню красу — Максім Багдановіч. Дый ня дзіва: здаецца, ад двух гадоў веку ён жыў у месціце (Ніжні-Ноўгарад, Яраслаўль) і толькі студэнтам убачыў сваімі цялеснымі вачыма беларускую вёску, якую перш аглядаў з аддаленіні толькі вачыма душы. Характэрна, што чужыя места, дзе ён жыў, не давалі Максіму Багдановічу натхнення: толькі ў Вільні—духова родным месціце — „зьвярнуў яго Пэгас на вулкі з прывольных палявых дарог”, толькі тут да яго душы прамовіла краса, укрытая ў месціце.

За Багдановічам ідуць: Колас, Зымітрук Бядуля, Аляхновіх (драматичныя творы), далей — цэлы рад наймаладзейшых нашых пазтаў, вырасшых на грунцыце сацыяльнае рэвалюцыі. Адны з іх, як Якуб Колас, бачуць воікавае хараство места—вачыма селяніна, якога паражае веліч гэтае нябачанае масы гмахаў і вуліц; другім места апавядaea аб даўно мінульых часох (Багдановіч, Бядуля); трэціх захопліваюць праblemsы сучаснага мяшчанскае жыцьця (Аляхновіч); іншыя бачуць у месціце арэну, на якую, кажучы словамі Міхася Чарота („Беларусь лапчожная”):

„Па бруку гораду,  
Бач рухае,  
Рухае горда  
Лазою падплецены лапаць”, —

бачуць арэну, дзе творыцца новая беларуская кузьня сацыяльнае працы (А. Гурло: „Званы працы” ў зборніку „Барвенак”). — куды, як у Мэкку, цягнуцца й вочы беларускіх адраджэнцаў—нацыяналістаў (Ул. Жылка: „Песьні аб Вільні”).

Ды ня кожнае места мае такую прывабную сілу для тварцоў нашае адраджэнскае літэратуры: навет Менск, сучасная сталіца Беларуское Радавае Рэспублікі, прымушаны ўступіць тут месца спрадвечнай сталіцы Беларусі—Вільні. Прымушаны ўступіць месца Вільні, бо ня

мае таго, што мае Вільня: ня мае жывое дагэтуль **600-гадовае гісторычнае традыцыі**, ня мае відавочных памятнінаў даўнае культуры і маства, а галоўнае — ня мае сваей асаблівай Души, якую мае надвялійская сталіца і якая вызірае з кожнае вулкі старых кварталаў Вільні.

\* \* \*

Хаця храналягічна першым пяўцом Вільні зьяўляецца ў нас бяспрэчна Максім Багдановіч, мы пачнем наш агляд не з яго, а — з Коласа. Справа ў тым, што паэтычныя творы, пасъвячоныя Вільні, дзелянца зусім выразна на дэзве группы: тыя, што малююць вонкавае хараство Вільні (—гэтых менш), і тыя, якія захопліваюцца ўнутраным жыцьцём гэтага нашага ад вечнае сталіцы — „Душой“ места і яго людзімі. У першай групе перад усім зварачвае на сябе ўвагу апісаныне Вільні Коласам у яго паэмe „Новая Зямля“.

Запраўды, дадзены Коласам абраз Вільні — высока мастацкі. Гэта — від места з Замкаве Гары, від, які рэдка можна знайсці ў вялікіх местах Эўропы наагул. І тым цікаўнейшым зьяўляеца гэтае апісаныне, што яго робіць верны сын вёскі, які першы раз папаў сюды і здумеўся, гледзячы на нязвычайнную для яго, запраўды высокую красу Вільні. У сваей ацэнцы Вільні з вонкавага пункту гледжання Колас ужывае прыраўнаныя і абразоў з вёскі і яе жыцьця, якія для яго бяспрэчна прадстаўляюць найвышэйшую меру красы.

А слаўны відак прад сябрамі  
З гары высокай раскрываўся!

І зусім ня дзіва, што Коласаўскі герой, які першы раз папаў сюды з свайго глухога лесу, шчыра залюбаваўся гэтым відам:

Унізу гары вілісь прыгожа,  
Як-бы дарожкі паміж збожка,  
Дарожкі чыстыя крывыя;  
Над імі дрэўкі маладыя  
Свае галінкі раскідалі,  
Палаш зялёны ім спляталі.  
Агромны горад, цесна зьбіты,  
У весь блескам сонейка заліты,  
Займаў узгоркі і нізіны.  
Дамы цягнулісь, як віціны,  
То ўздоўж, то ўпоперак радамі,  
То закрываючысь садамі  
Або узгоркам кругабокім;  
А дзе васпанам адзінокім  
Стаяў палац, як пан ў касыцёлі  
У багатай вонратцы між голі.  
Будынкі цесна грамадзілісь,  
Адзін к другому ўсе схіллісь,—  
Так, часам, ў полі ў беспарадку  
Дурных авец пудліва стадка  
Адна другую націскае,

Як, часам, воўк іх напужае.  
А між дамоў, як-бы срэдэй горак,  
Тых ручайнак съветлы ворак,  
Віліся вулачкі так, гэтак  
Густою тканыню шэрых клетак.  
Ўгары, высока над дамамі,  
Пазалачонымі крыжамі  
Блішчалі цэрквы і касьцёлы,  
На сонцы зъяючи вярхамі,  
І гоман іх званоў вясёлы  
Гудзей над горадам магучы,  
Прыятна, гучна і пяяучы.  
Налева, між гор крутабокіх,  
У берагох сваіх высокіх  
Па камянёх, як тая зъмейка,  
Вілась шумлівая Вялейка  
І гдэсь-то нікла за гарою,  
Крутуноўшысь хораша дугою.  
А справа, ўніз, свабодным ўзмахам  
Лягla другая речка шляхам,  
Як-бы сталёвая пружына:  
То Вілія—Літвы дзяціна—  
Няслася важна між абрываў  
Бліскучай стужкай зграбных зъвіваў,  
Як-бы жывое срэбра. Хвалі  
На сонцы чудзь-чудзь трапяталі.  
Так ў майскі дзень дрыжыць лістамі,  
Абліты сонейка лучамі,  
Раскошны клён і пышна зъяе,  
На сонцы лісъцікі купае.  
На левам беразе ў шнурочак  
Зялёных дрэў пралёг радочак,  
Як стрэлка, роўненка, пад гору,  
Як тыя буквы на паперу.  
Дамы каменныя—грамады,  
Палацы пышныя, пасады  
Ўесь правы бераг аbstупалі,  
І цені іх ў вадзе дрыжалі.  
І адбіваліся, як ў люстэрцы  
У Веліі хмурынак перцы.  
Што вісьлі белай чарадою  
Высока ў небе над зямлёю.

І ўсё-ж сэрца вяскоўца не магло да канца захапіцца гэтым прыгожым абразом: краса вёскі аказалася для яго больш прывабней! і растаялі нашы дзядзькі, як той воск на сонцы, калі з той-же Замковай Гары — за морам дамоў і вуліц — у гледзілі яны так знаёмыя І родныя ім абразы ніў, палёў і лясоў:

А там—за горадам—так здатна  
І так прыгожа і прыятна

Палоскі нівак шлі абрусам,  
Лясы, гаёчкі зграбным вусам  
То тут, то там ў палёх чарнелі.  
Як-бы на сонейку гарэлі,  
Заслаўшысь наміткай тумана,  
Лучамі сонейка сатканай.  
І ў аброзах тых самавітых  
Палёу, задумаю спавітых,  
Пачулісь родныя напевы  
І дарагія сэрцу съпевы  
Для мужыкоў, сыноў заўзятых  
Палёу, лясоў, лугоў багатых.  
Ня горад гэты, не касьцёлы,  
Не манастыр, ня сквэр вясёлы  
Чаруе погляд задуменны:  
Ральля іх кліча, грунт каменны,  
Прастор палёу; іх цягнуць нівы,  
Лясоў, гаёў і рэчак зывівы,—  
Там іх душа, там ўсе іх думы.  
Ім далей хочацца ад шуму  
Траскучых вуліц, перавулкаў,  
Ад смроту гэтых закавулкаў!...  
А на гарэ было спакойна,  
Чутъ далятаў сюды нястройна  
Далёкі шум—і той зъмякчаяўся,  
Сюды нейк боязня ўрываўся.  
Гара спакойна пазірала,  
Маўчанье важнае хавала,  
Як съведка тэй вялікай справы,  
Што для пустой людзкой забавы  
Ніколі вуст не раскрывае  
І моцна тайну ахраняе.

Запраўды, нейкай тайнай прадстаўлялася Коласу ўнутранае жыцьцё ўсіх геных гмахаў і муроў, і яго наш пазт зусім не закраваў...  
Вільня так і асталася для яго нейкай „незнаёмай прасуніяй“.

\* \* \*

Побач з вонкавай красой, у Вільні ёсьць шмат такога, што з красой ня мае нічога супольнага, ды што, як у кожным іншым вялікім месьце, і тутака бець па вэрвах, наводзіць нуду, зънямогу і выклікае жаданье—як у Коласаўскіх дзядзькоў — вырвацца некуды на вольны простор, адпачыць ад аднастайнасці вуліц і камяніц, ад банальнасці іх аздоб, ад багацця крамных вітрын... Адчуў гэта ўжо Колас, але ішчэ лепш—у восьмі толькі радкох! — прадставіў Максім Багдановіч у адным з вершаў „Вянка“:

Ад съпекі пышуць дахі і асфальт.  
На вуліцы уецца пыл і грукаціць хурманка.  
„Каробушку“ пяе дзіцячы альт,  
І надрываецца абрыдлая шарманка.

Хаця-бы крыху часу адпачыць!  
Мо' на бульвар пайсьці, сесць на далёкай лаўцы,  
Здрамнуць, газэту сьвежую купіць  
І прачытаць усё да імені выдаўцы?

Места, наагул, не дае Багдановічу съветлых настроў, бо ў месце  
...німа прастору  
Дзеля прыроды буйных сіл,  
бо яно  
Прабіла съцежку мору гора  
Палёў, лясоў, капцоў магіл.

Але Максім Багдановіч ведае дэльве Вільні.

Адна — гэта тое шаблённа-банальнае места, падобнае да ўсіх  
іншых сучасных мест, якое наш пісьнір так рысуе ў пасьвячоным  
Вільні соннэце:

Ліхтарняў съвет у сіней вышынне...  
Вітыны... Мора вывесак... Як плямы,  
Аннонсы і плякаты на съцяне.  
Кіпіць натоўп на жорсткім қулак дне!  
Снуюць хлапцы, суючыя рэкламы...  
Разношыркі крычаць ля кожнай брамы...  
Грук, гоман, гул—усё ракой імкнє.

А дальш—за радам кас, лямбардаў, банкаў,—  
Агні вагзала... павадка хурманкаў...  
Віры людзей... сіпяшчы паравоз...  
Зялёны сэмафор... пакгауз... склады...  
Заводаў коміны пад цымой нябес...  
О, горада чароўныя прынады!

А поруч з гэтымі „чароўнымі прынадамі“ сучаснага места, абыкшай Багдановіч так іранічна гаворыць, пісьнір наш бачыць і другую Вільню, якой ня ўбачыў пры мімалётным праезьдзе з вагзалу і йзноў на вагзал, якой ня бачаць мо' і вельмі многія сталіны жыхары гэтага места. Гэта — Вільня мінулага, — Вільня Скарныя, Бабічаў, Брагаў і інш.— Вільня, якая на вечныя часы захавала сваё аблічча ў сваіх адвечных крыху вулках, у старадаўных будоўлях, касцёлах, царквох... Як хораша прастаўленая гэтая другая Вільня ў вершу Багдановіча, навеянным яму першай і, здаецца, апошній бытнасцяй яго. У гэтым месце ў 1912 годзе і знаёмствам з віленскімі памяткамі мінуўшчыны:

Вулкі Вільні зіяюць і гулка гръмяць!  
Вір людзкі скроў заліў паясы тратуараў,  
Блішчаць вокны, ліхтарні ўгары зіхацяць,  
І гараци аганьком вочы змучаных твараў!

А завернеш ў завулак—ён цесны, крывы;  
Цёмны шыбы глухіх старасьвецкіх будынкаў;

Між каменьнямі — мох і съяблінкі травы,  
І на вежы, як круглае вока савы,  
Цыфэрблят—пільны сведка мінуных учынкаў.

Ціша тут. Маўчаліва усталі — і съяць  
Ў небе копулы, брамы, байніцы і шпіцы;  
Грук хады адзінокай далёка чуваць,  
Часам мерныя ўдары звана задрыжаць  
І замоўкнуць, памкнуўшы ад старай званіцы.

Ўспамяні, маё сэрца, даўнейшыя дні!  
Па загаду бурмістра усе, як належала,  
Зачынілі ўжо вокны, затушылі агні...  
Варта вулкай праішла... І ня съпім мы адны:  
Я—ды чорны казан, што шнуре ля вежы.

Хто не перажываў настрою, якія з такім мастацтвам адтварае  
Багдановіч у гэтым вершу, — той ня ведае Вільні і не разумее яе —  
і яе Душы... Багдановіч выкрыў у Вільні гэтую старую яе Душу і за-  
чарніў з гэтае крыніцы поўнай жменяй натхненне да сваей твор-  
часьці, калі пісаў сваю знамянітую візію „Пагоні”:

Як толькі у сэрцы трывожным пачую  
За краіну радзімую жах,  
Успомню Вострую Браму съятую  
І ваякаў на грозных канях.

Ў белай пене праносяцца коні, —  
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць;  
Стараадаўнай Літоўскай Пагоні  
Не разьбіць, ня спыніць, ня стрымаць!

У бязъмерную даль вы ляціце,  
А за вами, прад вами — гады.  
Вы за кім у пагоню съяшыце?  
Дзе шляхі вапы йдуць і куды?

Мо' яны, Беларусь, панясьліся  
За тваімі дзяцьмі у здагон,  
Пто забылі Цябе, адракліся,  
Прадалі і аддалі ў палон?

Бійце ў сэрцы іх—бійце мячамі,  
Не давайце чужынкамі быць!  
Хай пачуюць, як сэрца начамі  
Аб радзімай старонцы баліць...

Маці родная! Маці — Краіна!  
Ня усьцішыцца гэтакі боль...  
Ты прабач, Ты прымі свайго сына,  
За Цябе яму ўмерці дазволь!

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,  
Срэбнай зброяй далёка грымяць...  
Стараадаўнай Літоўскай Пагоні  
Не разьбіць, ня спыніць, ня стрымаць...

\* \* \*

Ад Вільні мінуўшчыны, Вільні, дух якое лунае над штодзенним  
банальным жыцьцём гэтага места, усё больш губляючага сваё арыгі-  
нальнае аблічча,—пераходзе да Вільні сучаснасьці Францішк Аляхновіч.

Паскольку другія нашы паэты прыходзілі да Вільні, прывабленыя  
яе красой, звонку—з палёў і лясоў неаб'ятнага простору Беларусі,—  
пастольку Аляхновіч зьяўляецца наскрозь віленцам, неадродным сынам  
Вільні. Ён—інтэгральная частка віленскага грамадзянства, хоць і роз-  
наязычнага, але псыхалягічна даволі адвароднага. „Знамяніты“ вілен-  
скі жаргон—так-званая „польшчызна“ яе — найлепшы гэтаму доказ.  
І Аляхновіч, творачы радам сваіх драматычных твораў, узятых з ві-  
ленскага жыцьця, як быццам поэму аб людзях Вільні—людзях учора-  
шняя (даваенага) дня, знамяніта адтварае індывідуальныя рысы ты-  
повых віленцаў. У „На Антокалі“ і ў „ІП часылівам мужу“, у „Маньцы“  
і ў „Страхах жыцьця“, урэшце—у „Няскончанай драме“, якая зача-  
пляе і беларускую праблему,—усуды б'ещца пульс віленскага даваен-  
нага жыцьця, съпісаны прост абразкі і тыпы з натуры! Агульная  
бязыдзейнасць і маральная нястойкасць побач з імкненнем да ма-  
тэрыяльных выгад і карысцьцяў — вось той агульны фон, на якім  
глохнуць і гібнуть вышэйшыя парываныні душы — да хараства, да  
творчасці, да самаахвярнасці дзеля ідэі. І запраўды „ценямі“ эда-  
юцца тыя ідэйныя адзінкі, якія праходзяць праз гэтасе банальнае, пу-  
стое жыцьцё таўшы і—гібнучы... А якой праудзівай прадстаўляеца ў  
такой атмасфэры тая духовая драма, каторую перажывае беларускі  
адраджэнец Васіль („Нясконч. Драма“), які ўрэшце ўцякае з Вільні—  
у Менск!..

Дарма шукалі-бы мы нейкае духовася красы, хараства ў віленскай  
таўпе, якую так па-мастаку, так праудзіва, ня ўкрываючы нічога,  
апісвае Аляхновіч. І як праў быў Багдановіч, стаўляючы, як анты-  
тэзу, побач з сучаснай Вільнай—шаблённа-банальнай—Вільню старую,  
поўную дум вялікіх і творчае сілы, авеянную рамантычным туманам,  
звязаную з вялікімі гістарычнымі падзеямі і традыцыямі!

Але побач з гэтымі дэльвіямя Вільнімі існуе яшчэ й трэцяя  
Вільня. Вось, аб ёй мы спэцыяльна пагаворым.

\* \* \*

Вільня, якую малявалі ўсе разгледжаныя намі песьніры, — гэта  
ўсё ўшчэ сталіца колішнє Беларуска-Літоўскае дзяржавы, гэта —  
сэрца абшырнага краю з яго чатырма нацыянальнымі групамі—белару-  
самі і літвінамі, як аўтахтонамі, і жыдамі ды палякамі, як прыма-  
камі. Вільня, якую нам дагэтуль прадстаўлялі, гэта—сінтэз культур-

ных і ідэйных упłyваў усіх гэтых нацыянальнасьцяў, пакрыты зьверху пакостам даваеннае маскоўшчыны. Так прадстаўляеца Вільня і Максіму Гарэцкаму, які ў „Антоне“ дае нам кінематаграфічны абрэзок віленскага жыцьця—на фоне кавярні „Зялёнага Штала“.

Але Вільня мае сваё пачэснае месца і ў беларускім руху да адраджэння. Як у XVI і XVII сталеццах білася тутака беларускае сэрца, змагаючыся з паланіўшай яго чужой культурай, так б'еца яно тут і сяньня. Тут вырас ідэйна Ян Чачот і Сыракомля, пакінуўшы ў беларускім пісьменстве значны сълед у першую пару нашага нацыянальнага адраджэння; тут працаўаў і злажыў сваю галаву паўстанец беларус Костусь Каліноўскі, „дыктатар Літвы“, які мо' першы разглядаў Беларусь, як палітычную катэгорию; тут не адзін матыў пэўне зачарпнуў да сваей творчасці Мацей Бурачок, тут расцвіла і творчасць Цёткі; і, як у часох Скарыны першая кніга, так ад 1906 году выходзіць у Вільні першая беларуская легальная газета, ды з таго часу Вільня зьяўляеца галоўным цэнтрам беларускага руху, кузняй беларускае адраджэнскае ідэалёгіі — сэрцам **Новае Беларусі**. І побач з масай чужога нам насялення расце з году ў год лічба съядомых беларусаў—актыўных культурных і палітычных беларускіх дзеячоў, якія гуртуюцца ў Вільні, знаходзяцца для сябе тутака найлепшыя варункі дзеля працы. Вільня цяпер вабіць беларускіх песьніроў ужо не толькі беларускай мінуўшчынай ці міжнародавай сучаснасьцяй, але і сваей сучаснай беларускасцяй, як месца творчае працы і змагання жывых беларускіх сіл.

Толькі злыёгка—і мо', здаецца, вя зусім съядома—падыйшоў да гэтага ў сваей „Няскончанай Драме“ Францішк Аляхновіч. Затое зусім съядома глядзяць на вагу і значэнне беларускага культурна-нацыянальнага цэнтра ў Вільні два нашы навейшыя пасты—Зымірок Бядуля (ці Ясакар) і Уладзімер Жылка.

Бядуля, папаўшы ў Вільню, вельмі добра адчуў Душу гэтага места і даў сваю даніну мінуўшчыне Вільні. Мы маем тут на думцы тых вершы Бядулі, пасъвячоны Вільні, дзе песьнір наш перапрацоўвае легенду аб зялезнім воўку і заснаванні места, ды інш. Але адначасна Бядуля бачыць і гэтую новую беларускасць Вільні, захопліваеца жывой творчай працай, якая кіпіць тутака ад 1905 году, схіляе галаву перад тымі жывымі людзьмі, што тут, на віленскім грунцы, выкоўвалі першыя беларускія культурныя цэннасьці.

Бядуля будзе жывы мост паміж Вільнай мінуўшчыны і Вільнай сучаснай.

У 1912 годзе Бядуля, першы раз прыехаўшы ў Вільню і пазнаёміўшыся з галоўным цэнтрам беларускага руху даваенных часоў — рэдакцыяй „Нашае Нівы“, перажыў вельмі глыбака навеяния яму тут уражаньні. Можна съмела сказаць, што Вільня аканчальна вызначыла Бядулі яго жыцьцёвы шлях. Бядулю паразіла тут у роўнай меры як адраджэнская работа, так і тая спадчына па далёкай мінуўшчыне беларускага народу, каторую ён убачыў у настасці бяцэнных збораў памятак старасьвetchыны, хаваных у той час с. п. Іванам Луцкевічам

у памяшчэнні рэдакцыі „Нашае Нівы“. І сынтэз усяго гэтага прадставіўся Бядулі, як „Святое мейсца“, якое пясьнёр наш апісаў у кароценькай імпрэсіі, ахвяраванай Івану Луцкевічу (гл. зборнік у памяць Ів. Луцкевіча, Вільня, 1920 г.):

Ноч. Ціха. Аўтар сядзіць у салі Рэдакцыі, абвешанай абразамі, тканінамі, зброяй старасьвецкай, устаўленай шафамі з старымі беларускімі рукапіснымі й друкаванымі кнігамі, калекцыямі манэт і т. п. І ў гэтай цішы прад ім паўстae візія тых даўных часоў, калі Вільня йшчэ была наскрэзь беларуская, калі тут панавала родная мова беларуская, калі „народ не сароміўся мовы сваей“. А побач рысуецца малюнак „Забранага Краю“ з усім яго трагізмам і засланяе сабой сладкую мінуўшчыну. Але „пад старым попелам“ Бядуля ўжо бачыць у сэрцах беларусаў „гарачыя іскры“. Ён усьведамляе сабе, дзе ён знаходзіцца, ўдумываецца ў значэннe таго, што творыцца на яго вачох, і — „нейкая жывая хвалья абыймае яго ўсяго“:

„Божа! Гэта-ж тут пачатак адраджэння цэлага народу!

„Гэта-ж праменъ шчырага парыву беларускіх сыноў!

„Гэта-ж тут працуець сям'я маладых сіл, каторыя не шкадуюць ахвяраваць сваё жыццё, сваё шчасльце за вялікі Беларускі Народ!..

„Святое гэтае месца...“.

Так колькінацца гадоў назад пісаў Бядуля ѿ галоўным вогнішчы беларуснасці ў Вільні — тэй Вільні, якую ў іншым месцы ён называе „беларускім Сыонам“. Бядуля як-быццам туманна прадбачыць тую будучыню Вільні, аб якой другі наш пазт — пясьнёр нашага нацыянальнага самауяўленення, Уладзімер Жылка, гаворыць ужо зусім кандыдатуру ў сваіх недрукаваных яшчэ дагэтуль „Вершах аб Вільні“, напісаных сёлета ў Празе Чэскай і пасьвячоных „старому віленцу Антону Луцкевічу“. Што паміж думкамі — лятуценнямі Бядулі і Жылкі істнue цесная сувязь, на гэта паказуе хадзя-бы тое, што за motto дзеля сваіх „Вершоў аб Вільні“ Жылка ўзяў гэтныя вось слова Бядулі, скіраваныя да далёкае цяпер ад іх абодвух Вільні:

„Сумуе душа па Табе, Беларускі Сыоне!“

Падаем „Вершы аб Вільні“ Жылкі ў цэласці:

### I.

Калі сябры нас гудзяць згубаю  
І ворагі прарочаць скон,—  
Тады к Табе, о Вільня любая,  
Прыводзяць згадкі у палон.

У маіх лятунках ты — ўладарная,  
Пануеш ты, харашыня:—  
Завулкаў сон і ціш кляштарная,  
Вяльлі празрыстай глыбіня;

Вялікай вуліцы экзотыка,  
Тэатры, кіно, шпіталі;  
І маліцьвенна ўзносіць готыка  
Да неба тонкія шпілі;

Святая Ганна—сьпей, напеўнасцю  
Салодка ўзрушаны ўсягды;  
А поруч з бізантыйскай пэўнасцю  
Царква прысела ля вады;

У вечар за гарой трахкрыжнаю  
Палае заходу пажар,  
Як знак, што веліччу аблыжнаю  
Яна ня выкліча ахвар;

І плюск Вялейкі, хвалі ветрыка  
Люляюць Бэрнардынскі сад;  
І мігаціць праз ноч электрыка  
У запёмкаў мескіх шалы чад;

Плыве па вулках пыха панская,  
Распуста, блуднасць і мана;  
І ярасць жорсткая, паганская  
Бліскае ў вочах літвіна;

Ў жыдоўскім гетто—дробязь клопаты  
І аб Сыоне сны ў туман;  
І гэткі-ж сум і тыя-ж допыты  
Вядуць таполі Базыльлян;

А там—па-над мурамі даўнымі,  
Дзе места ўсенькае відно,  
Руіна думамі дзяржаўнымі  
Гадае там: чые яно?

Але ўжо лёс рукой няўхільнаю  
Загад вызначвае з вякоў:  
Усё магутней б'е пад Вільняю  
Прыбой нямоўкнучы з палёў.

Ўсё пераможней нястрыманае  
Стыхіі шум і бурны круг...  
О, места роднае, каханае,  
Цябе залье крывіцні рух!

## II.

О, Вільня крывіцкая Мэкка!  
О, места—ўсе цуд, хараство!  
Дзяржаўная думнасць павекаў  
Узнятая рапушча брыво!

Абліччам пад ветры і буры  
Туды—у разлогі падеў,  
Дзе гоняў рунелныя суры\*),  
Узіраешся поўная сноў.

Чытай-жа, чытай-жа праз цемень,  
Праз гэты бяздолъля туман—  
Там дзеци жаданьнем, бы крамень,  
Кляліся на новы каран.

Там дзеци (твае яны дзеци!)-  
З-пад сълепых, закуранных хат...  
Вітай жа—ў часы ліхалецьца  
Змагарскі іх блішча пагляд.

Ім кажуць прапасьці са съвету,  
Ў парожнасьць рассеяцца, ў дым;  
Ды думкай, бы выш мінарэту,  
Стаяць яны ў ветрыску злым.

Ім доля дала паніжэнье,  
Ды Бога крым Бога няма;  
І Бог іх адзін—вызваленьне  
І зьненавісць іх да ярма.

Руіна замчышча—Кааба—  
Ім прошча ўздыханьня ў і дум,  
Салодкіх лятункаў—прываба,  
Ў сваім запусьценьні—іх сум.

У крыўдзе і горы пякельным  
Шагудкі, як клічу малны,  
Чакаюць наўкол непадзельна,  
Каб рушыць разводзьдзем вясны.

Ўжо ў песнях зывініць перамога  
І крокамі курыцца шлях....  
Але ці там чуеш съятога?  
Ці вее прарокавы съцяг?

Ці ён, паганяты няўзнаны,  
Душой шчэ згарае між нас,—  
Хоць месяц мінуў Рамадана\*\*),  
І вызначан тэрмін і час?

Ці сэрца гартуе да чыну?  
Ці ў модлах да бога свайго?

\*) Сура—разьдзел Карану.

\*\*) У гэтым месяцы—уначы 23 ці 24 Рамадана, як вераць магамэтане, быу праз ангела Джабрыэля пасланы Магамэту каран.

Між тых, што ўцяклі да Мэдны,  
Ці бачыш, ці бачыш яго?

І ты ці чакаеш пад зъдзекам,  
Што бомкне ўрачыстал медэй?...  
О, Вільня, крывіцкая Мэкка!  
Ці варта прарока ты стрэць?

1925 г. Прага.

Запраўды, Мэннай выдаецца беларускаму песьняру тая Вільня, з якое сяньня беларуская Ідэя аказалася прымушанай уцячы ў Мэдну—Менску, скуль—верыць Жылка—яна, гэтая Ідэя, як некалі Магамэт у Мэкку, вернецца йзноў у Вільню ўсеі сваей велічы і славе... І сваей нязвычайнай чуткай душой паэт прачувае развязку споркі аб Вільню, бо вуха яго ловіць ужо гул таго „прыбою“, што „усё магутней б'е пад Вільню“—з беларусіх палёў!

Гэта ёсьць тая трэцяя Вільня—Вільня будучыны.

\* \* \*


У паэзіі—у самай аснове яе—ёсьць бяспрэчна элемэнт прадбачанья, вешчаванья. Паэт—запраўды ў пэўнай меры прарок, і прадбачанье ім будучыны мае пад сабой моцны грунт: бо жыцьцё далёка не заўсёды развязваецца рацыянальна—згодна з лягічнымі мяркаваннямі чалавечага розуму. І вось якраз паэт сваей чуткай душой умее часам улавіць тое, што, об'ектыўна разважаючы, звычайныя людзі лічаць немагчымым—іррацыяналым.

Мо' сяньня такім іррацыяналым будзе здавацца лятуцен'не Уладзімера Жылкі аб будучай Вільні, як аб месце беларускім: запраўды, трудна даць веры таму, каб такія магутныя тут сяньня „плывы, як польскі і жыдоўскі, уступілі месца беларускім уплывам. Але... але ўся гісторыя Вільні, колішнія сталіцы Літвы, стаўшайся галоўным асяродкам беларускай культуры ад самага свайго заснаванья, пасля абярнуўшайся ў рассаднік польшчыны і—у „руссную твердыню“, а цяпер ізноў аберненай у „czysto polskie miasto“,—усе гэтыя зъмены ясна паказуюць, што нішто вечным лічыцца тут ня можа... І хто ведае, ці лятуцен'ні-сны Жылкі ня бліжэй да праўды, чым вера сучасных гаспадароў Вільні ў тое, што места, збудаванае потам і крывей беларуснага і літоўскага народаў, можа вечна працівіцца і адбіваць „прыбой з беларускіх палёў“!...

Ант. Навіна.

Вільня, 6. VI. 1925.

242301



Бел. 2005